

ЗВОН

№ 2.

Менск, Середа 27 жніўня 1919 г.

№ 2.

Беларуская штодзеннная політычна-літаратурная часопісі.

Рукапісы павінны быць перапісаны чытальні. Аплаты прынятых рукапісаў заезжыць ад Рэдакцыі.

Рукапісы назад не выдаюцца.

Адрэс рэдакцыі і адміністрацыі:
м. Мінск. Юбілейны дом.

Цана нумару 1 марка.

Год выданья I.

РЭДАКЦІЯ адчынена штодня,
апрача сыват
ад 9—12 гадз. і ад 5—7 гадз.

Цана абвесткі:

за 1 радок за тэкстам . . . 2 м.
шукочным працы, за абвестку 2 м.

Дзеле вялікага недахвату паперы газета часова выходзіць
трэ разы на тыдзень: у панядзелак, сераду і пятніцу.

МІНЧАНЕ! У панядзелак, сераду і пятніцу

а поўдні трэбуйце у газэтчыкау

БЕЛАРУСКУЮ ГАЗЭТУ

,,ЗВОН“.

Пастаянна свежыя навіны і многа літэрата. матэрыялу:
верши, расказы, фэльетоны, загадкі, прыказкі, анекдоты:

МІНЧАНЕ! Давайце абвесткі ў газэту „ЗВОН“. Гэтым Вы
пакажаце, что сапрауды любіце наш край і ша-
нуеце беларускі народ і яго мову.

МІНЧАНЕ! Купляйце газэту у мове таго народа, паміж ка-
торага жывеце і хлеб каторага ясьце!

Цана №—1 марка.

Рэдакцыя: Юбілейны дом.

АДЧЫНЕНА: ад 9—12 і ад 5—7 г.

ГРАМАДЗЯНЕ! Публікуюцца ў „ЗВОНЕ“—ен зазвоніць аб Вас на усю
БЕЛАРУСЬ.

Трэба рабіць да канца.

Зараз-жа, пасля заніцца Менску, некаторыя польскія газэты сталі пі-
саць, што пара сцыніца, што дзе-
лішы працяг наступлення поль-
скага войска за Бярэзіну азначае
данамогу тым, хто змагаецца ў сябе
дома з бальшавізмам. Можа гэта і
мела б' слухнаесьць, каб не стаяло
яно руба супраць таго, што гавары-
лося ад імя польскага войска на-
сіленню нашага краю, у вошта
паверху беларускі народ і, чаго
спадзіенца ён ад польскага войска,
каторое пасуваецца да Днепру і ся-
род каторага знаходзіцца шмат съ-
ноў ізгаслае зямлі.

Хіба Менскам па Бярэзіну і кан-
чаецца той цяжка пакрыўджаны
край, што насіу кадісі славную
назву Віл Кн. Беларуска-Літоўскаго
і да народу каторага звязтаусі
Нацэльнік Польскага Панства, буд-
учы родам з гэтага краю і добра
ведаючы прыкметную долю беларускага
народа? Хіба за Бярэзінай жыве
ужо на той-же самы, праз вялікі уш-
сканы, беларускі народ, што і пад
Менскам? Хіба там, па-нарад Днепрам,
ужо на тая самая Беларусь, каторой
Польшча многа і многа вінна за тую
крыду, якую яна учыніла ёй пасля
Люблінскай вуі? Хіба народ тае
часткі Беларусі, што за Бярэзінай,
не дзяліць свае горкае, пад'ярмнае
долі разам з народам гэтага часткі,
што нерад Бярэзінай? Чым-жа гор-
шая тая зямля і чым правінаваці-
лася тая частка беларускага народа,
што яна пакідаецца ў цалоне?
Хіба тым, што больш вытрывала,

горш адчувала боль ац удару хціва-
га, як стаяўшая скраю і прынялаша
на свае плечы усю моц напору з
усходу? Дык тым больни яна мае
право спадзівацца, што і для яе
настаў час вызваленія.

Беларусь мае право спадзівацца,
што Польшча не забыла свайго да-
нейшага саюзьніка і кампана. Стары
друг лепш новых двух... Няўжо-
дзеля таго, што Беларусь так заня-
ціла і абыднела і не без гістарыч-
най віны з боку Польшчы, дык яна
мае права на братэрскую помач
ад свайго вінавайцы ў гэты ражучы
і адпаведны момант? Не, разам мы
зняпалі, разам нам трэба і вясці
сваё адбудаваньне! Трэба рабіць да
канца.

Сыны вольнай Беларусі зноўдуды
у сабе досьць сілы, каб утварыць
свое славнае войско і утрымаць
тое, што будзе здабыто, і потым ві-
колі не адмовіцца стаць у прыгодзе
тому, хто ў цяжкі момант братэрскі
падаў яму руку помачы.

Наш голас.

Бальшавікі скончылі свае кры-
вавыя операцыі ў Менску, як ве-
нікам вымечена цэлая армія усяля-
кіх камісараў „Западной області“
адгэтуль, з самога сэру Беларусі,
дзе год таму, з лішкаю, прагры-
мелю адважна, на ўзіраючыся на
німецкую окупацию, вешчае слово
аб дзяржаўнай незалежнасці Бе-
ларускай Народнай Рэспублікі. Ід-
з-адэгі „белорускай автономии“, бе-
ларусы „так сабе“, беларусы „че-
рез ё“, — гэтыя „тоже белоруссы“
не адважыліся тады прылучыць

свой голас да „сепаратычных“ дэ-
кларацыяў Рады Беларускай На-
роднай Рэспублікі, шукаючы усяля-
кіх довадаў, хапаючыся за іх, як
топленік за саломінку, каб толькі
як нібудзь не дапусціць „оттор-
жения от России“..

Могуць падумаць, што ідэялёгі
расійскай недзялімасці баранілі,
як яны кажуць, „завоеўнія Вели-
кой Русской Революции“, што яны
баяліся, каб як-нібудзь беларускія
незалежнікі ня зьнішчылі соціяль-
ных праву і здабытку працоунае
нашае беднаты. Але ж не. Яны гэ-
таго не маглі казаць і не казалі,
бо незалежнасць Беларусі абвя-
шчалі соціялісты мо'й на горшыя
за іх і, разумеецца, ніякіх соціяль-
ных прычынаў жаху іх шукаць ня
трэба. Тым болей, што дэкларацыя
аб незалежнасці чорным па белым
гаварыць аб самых шырокіх
соціяльна-палітычных правах пра-
цоуных масаў Беларусі.

Дэмонстрацыйны выхад „зем-
цау“ і „думцау“ з Рады Рэспублікі
і вайна з „сепаратызмам“—справа
іх палітычнае орыентаваніе.

Але гэдзі з імі сварыцца, гэдзі
воража глядзець на тых, аб кім
толькі і можна сказаць, як аб тым
эвангельскім чалавеку, што быў
съялпым ад нараджэння: „ні ён ня
вінават і не бацькі яго“.

Уся наша шчыра дэмократыч-
ная (а у большасці мо'й соціяль-
лістычнай думаючай) народная ін-
лігэнцыя, што паходзіць проста ад
цела і крыўі народу працоунаго,
мела няшчасце за сто з лішкою
гадоу маскоўскага ў нас панаванія,
значна змаскалела, немаль дащэн-
ту асымілявача і захварэць на
вядларосаў.

Гэта хвароба коле ў галаве, як
чад, але гэтак сама, як і чад, яна
хутка праходзіць і нам здаецца,
што час ісцялення надышоў.

Ен надышдзе яшчэ і для тae
значнае грамады шляхцюкоу, якія
за часы панавання Гольшчы мелі
„гонар“ і няшчасце асымілявача
на іншы лад. А вышэйшыя станы
павінны самы зразумець і вызна-
чыць сябе, калі ім ня хочацца, каб
іх давяла дэ гэтага стыхійная на-
родная бура.

Сярод нас не павінно быць мя-
жы недавернасці, што быццам
дзеліць нас на „бѣлоруссаў“ і „бѣ-
лорусаў“. Гэта так толькі здаецца,
гэта грэх мінуўшчыны, політычнага
над намі ўціску і культурнага на-
шаго заняпаду. Адною магутнаю
грамадой, зъеднаўшыся ў адзін-
моцны, непераможны моноліт, па-
вінны дружна мы стаяць на варце

дзяржаўна - палітычнай незалежнасці, вольнасці і шчасця Бацькаўшчыны. Бо хмары, якія адвечна засылалі ад нас небо і сонцаву яснату, робіцца, вось, бляйшымі. Яны радзеюць.

Беларусы! Нам трэба бараніць

сваю долю і незалежнасць самым.

Хто мае вушы каб пачуць - хай чуе!

Хто пачаў адчувацца - хай вертаецца да свайго роднага, дадому.

Крауцоу Макар.

слова - талер, круглы). Гэтак сама мы, беларусы, кажам на горад Львоу у Галіціі Альбоу. („Прыехаў мой Янчак з Альбовом, — пытаецца: мілая, ці дома“, як съпяваетца ў песні).

Я. Л. К.

ІВАН ЛУЦКЕВІЧ.

23 гэтага жніўня ў Вільні адтрымана тэлеграма з Закапане (Галіція) аб смерці Івана Луцкевіча. Нябoшчык быў адным з першых піонёраў беларускага нацыянальнага руху, ахвяраваўшы ўсё жыцце сваёй роднай справе. На было ві воднае галіны працы, у якой бы не выяўлялася чыннасць І. Луцкевіча: паміж іншым, ён быў заснавацелем „Беларускага Выдавецтва“ у Вільні і фактычным рэдактаром „Нашай Нівы“. Пасля сябе ён пакінуў даволі значны музэй і архіў, што збораў уласнаю працу на працягу ўсяго жыцця свайго, і перадаў у 1918 року беларуск. нацыянальн. арганізацыям. Некалькі гадоў таму нябoшчык захварэў на сухоты. У маі месяцы нябoшчык, будучы безнадзейна хворым, выехаў лячыцца на курорт Закапане, але лекі ўжо былі запозныя.

Вялікі жаль ахапляе беларусаў ад гэтага цяжкага страты ў асобе аднаго з найвіднайшых і найстаршайших ваякаў за нацыянальную ідэю. Вечная памяць табе, слáўны грамадзянін!

Чаму мы пішам Менск, а ня Мінск?

Менск - место беларускае, а дзеля таго, каб даведацца, як яно за-вецца, трэба запытаць у беларус-каго народу. А беларускі народ скроў заве его Менском, а ня Мінском, і толькое маладзейшае пакаленьне праз школу, або чуючы ад паноў і чыноўнікаў, на-лажылося зваць яго Мінском. Дзеля таго, каб праверыць, ці не памыляеца «просты» народ, заву-чы сэрцо свайго краю Менскам, дык і трэба перагледзіць даунейшые гістарычныя дакумэнты, пісаныя, як цяпер кажуць цёмныя, неаду-кованыя „абразованыя“ людзі, у простай беларускай мове. І вось дакумэнты тыес съведчань, што прод-кі нашы, будучы вучонымі, назы-валі свой горад Менскам, Менескам, што знача: место, дзе людзі мяняліся таварамі, або гандлявалі.

Гэтак сама беларускія летапісы

паказываюць, што Вільню трэба называць Вільня, а ня Вільно, або Вільна. Гэта чужакі пера-кручаюць нашы беларускія наз-вы, як расійцы, напрыклад, пера-круцілі старое славянское слово да лонь і кажуць ладонь, або тарэлка, заміж - талерка (ад

слова - талер, круглы). Гэтак сама мы, беларусы, кажам на горад Львоу у Галіціі Альбоу. („Прыехаў мой Янчак з Альбовом, — пытаецца: мілая, ці дома“, як съпяваетца ў песні).

Я. Л. К.

Беларуская кроніка.

Новая беларуская часопісі. 22 жніўня вышла ў Вільні новая беларуская газета «Крыніца» орган беларускага каталіцкага духавенства. Рэдагуе Кс. Ад. Станкевіч.

Новая беларуская партыя. У Вільні заснавалася ініцыятыўная група беларускай народнай партыі, якая ставіць сабе мэтай аль-еднанье беларускага селянства і народнай інтэлігэнцыі на грунце нацыянальным і эканамічным. У склад партыі, між іншым, уваходзяць грамадзяне Станкевіч, Лукаш, Мядзёлка і інш.

Узрост беларускага руху. У Віль-нию штодзённа зварочваюцца з паблізкіх паветаў селяне з прось-бою даць ім для школаў белару-скіх настаўнікаў. Дзевяць дзесятых з зварочваючыхся аб гэтым да беларускага вучыцельскага хаурусу - католікі, съядомныя беларусы.

Літоуска-беларускі сойм. Па ве-сткам, выходзячым з „Preglendu Wieczornego“ усе нова-занятые бе-

З В О Н.

Калісці Жыгімонт у знак народнай моцы,
З здабытых ім гармат адліці звон казаў.
У расплаўлены мэтал, для гучнасці, ахвачы
І серабро і золато народ сваё кідаў.
І вышау дзіўны звон. Сваім магутным зыкам
Ен съведчыць і цяпер усім аб славе той,
Што мог сабе здабыць народ на моцным крыкам,
А велькасцю ахвир, пралітаю крыўёй.
А ваш народ праліў крыўі свае на мала,
Наш край скалесіл гарматы не адны.
Гісторыя усю нам славу заховала,
Хоць вя гудуць аб ёй магутныя звони.
Яны усе ў нас на кулі пераліты,
Пустуюць вежы ў нас з вайны пачатку дзён.
І толькі аж цяпер Жыгімента семяніты
Завуць і нас, браты, адліці свой Славы Звон.

Ю. Ф.

Менск.

пра ўсё гэта цяпер кажуць несъядомыя людзі і ве-рагі нашага нацыянальнага жыцця?

Вось на гэтые пытанні нам трэба адказаць. Бе-калі наша мова мае сваю доўгую гісторыю, калі пра-гэтую гісторыю можна выкладаць цэлы курс науки, то значыць гэта ёсьць сапраўдная мова, а калі ёсьць асобная мова, то ёсьць і асобны народ.

Мова - гэта ня толькі прости сімвал разумення, бо яна вытвараецца ў пэўнай культуре, у пэўнай гістарычнай традыцыі. У такім разуменіі мова - гэта найяўнейшы і найлепшы паказчык нашай душі, гэта пайпершша абарона нашага псіхічнага я. Мова-душа кожнай нацыянальнасці, яе съяточны, яе най-ценнейшы скарб. У мове наша старая і новая культура, азнака нашай нацыянальнай асобнасці. І покі жыве мова - жыве ё народ, як нацыянальнасць. Яя стане мовы, — яя стане ё нацыянальнасці: яна ўся распарушыцца паміж дужэйшым народам. Вось чаму мова заўжды мае такую вялікую вагу ў нацыянальным руху і дзеля гэтага ставіць яе на першое пачэснае месцо сярод галоўных нашых пытанніў. Вось дзеля гэтага і ворагі нашы паставіліся, каб забара-

Кароткая гісторыя культурнага жыцця беларускага народа.

I.

Цяпер, калі мы пачалі тварыць сваё вольнае жыцце, калі пытаньне пра нашу незалежнасць па-стаялено руба і калі гэтае пытаньне набрало сабе такога вострага характару, — як раз дачасу будзе сны-ніца, азірнуцца назад і кінуць вокам на той доўгі шлях, што ірайшоу наш народ.

Ці-ж сапраўды мы маєм право на сваё ўласнае нацыянальнае жыццё, ці маєм мы право на ту дзяржаўную незалежнасць, якой так упарты дамагаемся? Ці праўда, што народ наш - асобны народ; ці-ж мае ён сваю культуру, культуру орыгінальную, сваю родную? Ці ў прамігульм ёсьць у яго свая гісторыя, сваё асабістасць жыцця? Ці сапраўды нам патрэбны асобныя школы з нашаю беларускаю мовою, асобныя універсітэты, ці можа гэта толькі нашы выгадкі, як

ларускіе землі, што на заход ад Бярозы, прымуць учасьць у выбарах сваіх прадстаўнікоу у беларуска-літоўскі сойм, які павінен будзе выказацца аб дзяржаўным становішчы усаго краю. Выбары маюць адбыцца ў кастрычніку, а у першых днёх лістапада ужо маецца адчыніца гэтая установа. Ужо абгаварваецца пытаньне аб месцы, дзе гэты Сойм мае засядыць.

(«Віленскі Кур'ер»)

Беларуская лекцыя аб жыдох.

14 жніўня у Вільні адбылася лекцыя Старшыні Віленскага Беларускага Нацыянальнага Камітету на тэму „аб жыдох на Беларусі“. У сваій лекцыі п. Душэўскі, за значыўшы гісторычныя даты асядленьня жыдоў на Беларусі, затрымаўся на тым значэнні, якое мело гэткае асядленьне жыдоў на Беларусі. Лектар адзначыў заслугі жыдоў у развіцці краёвай культуры і гандлю, а так сама ўзаемную прывязнасць беларускага і жыдоўскага народаў да сябе.

Далей лектар паказаў на ўзаемных упłyў беларускае і жыдоўскае мовы, на беларускі дух у творах жыдоўскіх пісьменнікаў, а б патрыятызме жыдоў да Беларусі. Кончыў сваю промову п. Душэўскі клічам да прэзыльвага жыцця з жыдоўскай нацыяй у момант утварэння незалежнасці Беларусі.

Беларускіе Наставніцкіе Курсы у Вільне. На Беларускіх Наставніцкіх Курсах запісалося 124 слухачы. Курсанты маюць поўнае утрыманье. Курсамі загадвае Віленскі Беларускі Нацыянальны Камітэт.

Беларуская Вайсковая Камісія. Цэнтр. Белар. Рада Віленшчыны і Гарадзеншчыны выбрала вайсковую камісію, у склад якой увайшли: П. Аляксюк, Я. Станкевіч, А. Галавінскі, Я. Кушэль і В. Нарушэвіч, канд. Л. Зубец. Камісія мае на мэці выясняцца з польскаю ваеннаю уладаю справу утварэння беларускага войска.

Паміж іншым, Бел. В. Камісія мае на мэці арганізацію Беларуск. Чырвонага Крыжа. Адрэс Камісіі: Вільня, Бакшта, № 11.

Першыя Беларускіе Педагогічныя Курсы у Менску. Першыя Б. Наставніцкіе курсы у Менску былі адчынены летасць, 1 верасьня, яшчэ пад намецкай акупацыяй. Запісалося на курсы 49 чалавек. На курсы хадзілі і настаўнікі гарэдзкіх менскіх пачатковых школ.

Курсы закончыліся сяголета, 28 мая, і скончылі курсы 23 чалавекі: 9 дзяўчам і 14 хлопцу, з правам займаць пасады настаўніка пачатковых школ.

Політычныя новіны.

Адна дывізія Антанты зойме Верхнюю Сылезію. Союзные і дружныя дзяржавы пастанавілі, каб часці іх арміяў у ліку аднай дывізіі незабаўна занялі Верхнюю Сылезію, каб забяспечыць выпауненне пастаноўваў мірнага трактату.

Колчак і яго урад абвешчаны Ленінам без абароны законамі.

Москва, 18 жніўня. Рада народных камісараў пастанавіла: «Б. царскі адмірал Колчак, які ашуканствам прысвоіў сабе тытул «Вярхоунага Правіцеля» і яго рада міністраў гэтым абвешчанца без абароны законамі. Усе агенты Колчака і союзные камандуючыя войскамі у Сыбіры павінны быць зараз жа арэштованы.

Аб палажэнні у Петарбургу.

У Варшаву прыехаў быўш. член расійскага устаноўчага сойму п. Давідовіч і паведоміў газету «Гайнт» аб палажэнні у Петарбургу, дзе ён быў назад таму трох тыдні. Па яго словах, палажэнне страшэннае. Хлеб каштуе 150 руб. фунт, а знайсьці яго вельмі цяжка. Масло – 240 р. фунт, цукер ледзьве можна знайсьці за 200 руб. фунт. Ядуць толькі селядцы і зуп з бобу. Нека-

торые людзі аддаюць толькі на яду 2000 рубл. на дзень. Можна сказаць, што цэлы го-рад гандлюе старымі рэчамі. Старыя чаравікі прадаюцца, напр. за 1700 руб. Тысяча ў дзень гэта самы звычайны расход

Союз Польшчы з Украінаю

Львоўскія газэты паведамляюць, што у Варшаву прыехала надзвычайная місія ад Петлюры з мэтаю завязаць зносіны паміж Польшчу і Украінаю, каб супольна выступаць праці бальшавікоў. У склад дэпутатаў уходзяць: профэсар кіеўскага палітэхнікуму Пілінчук, быўш. украінскі міністар дарожных справаў, палкоўнік Павлюк Ліпніцкі і інш. Дэлегацыя была прынята Нацэльнікам Польскай Дзяржавы Шлісельскім, прэзэсам міністраў Падэрэўскім і віце-міністрами загранічных справаў Сыржынскім. Пілінчук катэгорычна заўверыў, што урад Петлюры ня ўходзіць ні ў якія перагаворы з урадам саветаў у Маскве. Аб фэдэрациі з Маскоўскім урадом няма размовы. На запытанне, якія аднісіны злучаюць Петлюру з галіцкай Украінаю, Пілінчук адказаў, што ўсходняя Украіна не мае нічога супольнага з т.зв. урадам заходняй Украіны. Замест таго ўрад і уесь народ украінскі жадае супольнага прыяцельскага жыцця з братнім польскім народам. Гісторычныя абылікі павінны быць апраўлены. Польшча і Украіна павінны неразрыўна злучыцца. У справе Усходняй Галіціі йдуць перагаворы, аб якіх, як сказаў Пілінчук, міністэрства загранічных справаў

ніць нашу мову ды каб зьвесці яе з сьвету. Бо нямога, маўляў, папхнеш, куды захочаш...

Паглядзім-жа на беларускую культуру, на даўнейшую, спрадвечную культуру нашага народу, на ту ю культуру, да якой ён дайшоў доўгім гісторычным шляхам.

Шлях той ня вёў ціхім гаем, ня ўшоў квіцістым лугам, — гісторычная дарога нашага народу заслужыла была асоцістай дарогай, цяжкаю крыжовою сцежкаю, тым тэрністым шляхам, што вёў акрыўджены, акрываў леды народ наш на Голготу. Гэта пра наш народ съвятае песьня:

Ой горо той чайцы-нябозе,

Што вывела дзетак пры бітай дарове!..

Нядоля рана спаткала народ беларускі. Ик раз тагды, кі лі заклалася была вялікая дзяржава — Вілійскае Князіцтво Беларуска-Літоўскага, калі можна было спадзівацца лепшага жыцця, немцы — крыжакі руйнавалі наш край і падрэзалі крыжылі народу-арлу. А там пайшла Масква. І так Беларусь перакідалася з абоймаў у абоймы, ішла без сапачынку, бяз змоў синіца і утварыць сабе жыццё па густу.

I, хіляючыся па падсуседзіях, яна ня мела пакою. Толькі прытуліца, бывала, к таму, ці іншаму суседу, як начыналіся вайны паміж суседзямі, і зямля наша, грудзі пакутнага народу нашага, становіліся месцам ваяўніцтва з швэдам, французам, а цяпер, у гэту страшную сусветную вайну, з немцам ды зноў з маскоўцамі і паллякамі. Кожны крок нашай зямлі абліты чалавечай крою, кожная пядзяя нашага абшару абрасана съязмі нашага народу. „Беларусь“, кажа Адам Кіркор, — «край могліц, курганоў, гарадкоў, замкаў і замчышчаў, — край, дзе чуць не на кожным кроку спатыкаюцца съяды прамінлага». Тое самае кажа і вядомы польскі і беларускі поэт, Сыракомля, што на Беларусі кожная пядзяя зямлі хавае ў сабе съяды гісторычных здарэнняў. Узгорак, ці груда руїнаў, крыж пры дарозе, слуп ці капліца, або навет карчма з стадолай пры ёй, — усё тут зъяўляецца гісторычным помнікам старожытных часоў, сівые съведкі дауннейшай гісторычнай долі беларускага народу.

Я. Л.—к.

(Працяг будзе).

у Варшаве выпусціць урада-
вае паведамленне.

Урад украінскі, — скончыў
Плінчук, — ідзе да прыязні з
Польшчаю, і у гэтым кірунку
ні будзе чыніць а ніякіх труд-
насцяу. Для ураду найважней-
шым есьць сядодня саюз з
Польшчаю і гэтай справе ён
здолае пакарыць ўсе іншыя
драбнейшыя справы.

Найвышэйшая Рада. Клеман-
со вярнуўся ў Парыж і заняў
кірауніцтво ў Найвышэйшай
Радзе. Найвышэйшая Рада
разглядала 20 гэтага месяца
першы раз трактат з Венгры-
яй. Устаноўлены варункі, што
датычаюць арміі, флоту і аві-
ацыі. Вэнгрыя змога ў буду-
чыне мець толькі 15,000 сол-
датаў.

Выборы у Вэнгрыі. Корэс-
пондэнцкае бюро паведамляе
з Будапешту: Рада Міністраў
пастанавіла расьпісаць выбары
у сойм на 20 верасьня.

Протест праці паходу Дэнікіна.

У часопісі „L' Ukraine“,
што выходзіць у Лозанне, бы-
ла зъмешчанаnota украінскае
дэлегацыі у Парыжы, паданая
мірнай конфэрэнцыі, дзе вы-
казваецца протест праці паходу
Дэнікіна на украінскую
тэрыторыю.

Эвакуацыя Сувалшчыны

У Сувалкі выехала камісія
дзеля прыёму ліні і вакзалу
жалезнай дарогі у Сувалках.
Немцы выходзяць ужо с па-
ветаў сейненскага і сувальскага.
Польскія войскі займуць
пакінутыя паветы яшчэ на
гэтым тыдні.

Новая пропазыцыя Леніна.

Як паведамляюць з Берну
(Швайцарыя), Ленін зъяўрну-
ся зноў да мірнай конфэрэн-
цыі з пропазыцыю аб міру.
Ленін згаджаецца на ўсе эко-
номічные варункі Антанты і
бярэ абавязак заплаціць ўсе
даўгі, а нават і сам адхіліцца
ад улады. Варункі гэтая адкі-
нуты.

ВЕНА. «Neue Wiener Tage-
blatt» паведамляе з Бэрліна:
У Фінскай затоцы дайшло ўcho-
ra? да вялікае марское бітвы
паміж флотамі ангельскім і
бальшавіцкім. Наколькі веда-
ма, ангельцы затапілі гэткіе
расійскіе карабле: „Андрэй
Первозванный“, „Петрапав-
ловск“, адзін падмаговы ка-
рабель, падводную чайку, ка-

рабель перавозны і вартавы
карабель. Ангельскія марскіе
сілы згубілі толькі трох мато-
ных чайкі, пры чым згінуло
8 афіцэраў і 3 салдаты.

Канец бальшавізму у Вэнгрыі.

ВЕНА. Паведлуг вестак з
Будапешту, тамака арыштова-
ны ўсе хаваючыяся ў месце
сябры бальшавіцкага габінэту.
Адзін з іх, Ляшлё, кіраунік
рэвалюцыйнага трибуналу, ба-
চучы, што ня ўцячэ ад ары-
шту, бо жыхары Будапешту
заўзята знаходзяць і аддаюць
уладам, застрэліўся.

Пярэрва польска-німецкіх перегавору.

ВАРШАВА. 21—VIII. У ау-
торак на пасядзенні польска-
німецкай камісіі у Бэрліне
польскі старшыня Врублеускі
заявіў, што ў звязку з тым,
што дзеецца ў Верхній Сыле-
зіі польская дэлегацыя змуша-
на перарваць перагаворы.

У адказ на гэта, па ініцы-
ятыве генэрала Дуконта, Прад-
стаўнікі Антанты утварылі су-
польную конфэрэнцыю аб
справе Верхній Сылезіі. Генэр-
ал Дуконт запропанаваў уста-
наўленне супольнай польска-
німецкай адміністрацыі і гра-
мадзкай варты з мейсцовой
люднасці. Па просьбе немцаў
конфэрэнцыя адложана на
чацьвер да прыбыцця ваенна-
га міністра Носке і прадстау-
нікоў сылезыйскіх уладаў.

Аб збройнай дапамозе для Сылезіі.

ВАРШАВА. 22—VIII. Сягод-
ня адбыліся масавыя сходы,
на якіх пастаноўлена пажа-
даць, каб зараз-жа была зро-
блена збройная дапамога на-
сяленню Верхній Сылезіі, якая
съведчыць крыявым плебі-
сцытам, што хоча належаць
да Польшчы. Пастановы адда-
ны прадстаўнікам дзяржаваў
каоліцыі. Пажадано склікаць
Сойм, які аб гэтай справе па-
даў бы свой голас.

Паведамленне Польскага Генэральнага Штабу.

Ад 22 жніўня 1919 г.

Фронт Л.-Беларускі. На участку
паўночным мы адбіхі падвойные ата-
кі бальшавікаў на абложаныя намі
Карыяны.

У кірунку на Глубокае наше
аддзелы дасыцілі і занялі двор Бя-
рэзініча. На участку Докшыц мы
занялі лінію Краснік-Шклінцы, Во-
стрыбок, Барсукі, Пятровічы. На
рэшце фронту — без перамен.

Фронт Валынскі. Рухавай чын-
насць разъведачных патрулю.

Фронт Галіцкі. Спакой.

Си. аб. Шэфа Ген. Штабу
Галлер, палкоўнік.

Ад 24 жніўня 1919 г.

Фронт Л. Беларускі. У 5-дзённых
боях разъбіты праціўнік адступіў у
кірунку на Полацк. На поудне і
усходзе ад ж.-дарогі Маладечна-По-
лацк нашы аддзелы страйлі луч-
насць з праціўнікам. Распачатая
акцыя 19 жніўня г. г. дзеля забранія
лініі рэчак Дзісны-Міністы-Суши-Бя-
рэзіны 23 жніўня дасыціла усыху.

22 жніўня працае крыло пр. ген.
Рыдза Сыміглера дасыціла лініі р.
Бярэзіны, вядучы заўзятыя бойкі
з праціўнікам пад Чарніцамі, где
пратіўнік застаў разъбіты, узято у
шалон шэфа штабу 17-й дывізіі, эс-
кадрон кавалеры і значнае чысло
карабінаў машынных.

Дзеля глыбокага аходу праціў-
ніка паўздуож ж. д. Маладечна-По-
лацк працае крыло цэнтральнай
группы дасыціло моцным маршам
Галубіч-Міхалі-Бабровічы да ст.
Жабкі, не спатыкаючы нідзе пра-
ціўніка.

Праціўнік зьнішчыў 60-і метровы
мост пад Пусця-Мілудзіна і згра-
мадзіў на тым участку ж. д. многа
вагонаў, панцэрных цягнікаў; раз-
віваючы сваю баявую лінію праз Плі-
су-Гнілякі-Савінкі-Люсі, праціўнік
после гадзінай бойкі змушаны
паддацца. Здабыта 2 панцэрн., цяг-
нікі, 7 паравозаў, 120 вагонаў, 5
гармат, — з іх адна 15-і цт. гаубіца,
шмат амуніцы і каля 600 палон-
ных. За 23 жніўня з боем занята
лінія Пліса-Лужкі-Шанкоушчына.
Чысло палонных пабольшваецца і
узвасла да 40 аф. і 900 салдат.

Павед. фронту
Л.-Беларускага.

Рэдактар-выдавец
І. ЛУЦЭВІЧ.

АБВЕСТКІ:

Ілюстраваная часопісъ

„Biełarusk je žyćcio“

Друкунца у Вільні, Бакшта 11.

Купляць можна ў рэдакцыі „Звон“
Захароўская, Юбілейны Дом.

Цана нумару 50 фэн.

Беларусы! Купляйце,
читайце і пашырайце
у знаёмых сваю бела-
русскую газэту. Трэ-
буйце яе ўсюды.